

Экспромты ў “тэкстыльным дворыку”

Яўген ШУНЕЙКА

Унутраны дворык Рэспубліканскай галерэі Беларускага саюза мастакоў “Палац мастацтва”. На іэтай утольнай і дастаткова вялікай творчай пляцоўцы можна размясціць самае шырокое кола ўдзельнікаў пленэру, нават прыняць замежных калег. Але на першы раз вырашылі проста пастррабаваць, як гэта будзе, злучыўшы намаганні сталых і зусім маладых беларускіх мастакоў-тэкстыльшчыкаў. Галоўнымі арганізаторамі сталі вядомая мастачка, адзін з лідараў гэтак званага аўтарскага габелена (які аўтар выявы сам і выконвае) Людміла Пятруль ды аспірантка БДАМ Вераніка Юрэвіч-Малашчук. Сярод удзельнікаў — прадстаўнікі эксперыментальных стылёвых напрамкаў, педагогі і выпускнікі розных творчых ВНУ: Ніна Пілозіна, Антаніна Гуршчанкова, Людміла Дамнянкова, Наталля Аждар,

Беларусы — “тэкстыльная” нацыя. Як зор у небе, не злічыць усіх вышываных, тканых, вязаных вырабаў народнай творчасці, якімі спрадвеку славіца нашы таленавітыя майстры. Ужо не адзін год Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Віцебскі тэхналагічны ўніверсітэт, іншыя навучальныя ўстановы рыхтуюць выдатных спецыялістаў у галіне розных відаў тэкстыльнай творчасці. Але толькі сёлета ўпершыню быў праведзены прысвечаны ёй эксперыментальны пленэр “Метафары і метамарфозы-1”.

Кацярына Разанкова, Ксенія Ралінская, Вераніка Багачова і іншыя.

Як высветлілася, усе ўдзельнікі даўно марылі пра такую творчую магчымасць — працаваць разам на сваім агульным “тэкстыльным дворыку” і рабіць нешта неверагоднае, імправізаваць з матэрыялам, які дазваляе ствараць вельмі креатыўныя фармальныя і шматасцятыўныя кампазіцыі. Іх можна потым экспанаваць у самых розных выставачных варыянтах, нават падвесіць у вызначанай прасторы. У адрозненне ад іншых відаў выяўленчага і дэкаратыўнага мастацтва, тэк-

стыльны твор толькі выйграе ад таких экспазіцыйных інавацый.

Мадэрністичны ідэі аб’ядноўвалі на працягу некалькіх летніх дзён мастакоў-аднадумцаў, якія паспелі выканаць, што называецца, “утворчым парыванні” шэраг вельмі арыгінальных творчых экспромтаў. Марыя Барысенка і Юлія Зеляная на звычайных рамах саткалі вялікія абстрактныя дываны, Вольга Конева і Марыя Карповіч-Сакалова зрабілі з фарбаванага лямцу сімвалічную “тэкстыльную арку”, Алена Обадава на вачах у захопленых гледачоў стварала аб’ёмныя рознакаляровыя формы з трыватажных палотнаў. Людміла Пятруль таксама здзвівала нечаканай ідэяй, стаўшы аўтарам першай у беларускім эксперыментальным мастацтве тэкстыльнай “Арткнігі”. Кожны ўдзельнік і назіральнік пленэру адчуў неверагодны поўны інавацыйных магчымасцей, асабліва калі ўсе творы на працягу аднога дня экспанаваліся ва ўтольным “тэкстыльным дворыку”, уражаліва эстэтызуючы выставачную пляцоўку. Яна, дарэчы, чамусыць вельмі рэдка выкарыстоўваецца для такіх мэт.

Падчас аблеркавання вынікаў творчага эксперыменту мастацкі крытык Ларыса Фінкельштайн прапанавала не губляць ініцыятыву і рыхтувацца ў наступным



Кацярына Разанкова за працай.



Стварэнне тэкстыльной “складанкі”.

годзе да яшчэ больш наватарскай пленэрнай задумы. Якой? Такой, што дазволіць сканцэнтраваць творчыя намаганні ўдзельнікаў на аб’ёмна-прасторавых вырашэннях з лямцу, тканін, карункаў, — чаго яшчэ не было ў практицы айчынных тэкстыльшчыкаў. Выказаную ідэю арганізаторы ды ўдзельнікі пленэру ўспрынілі з вялікім энтузізмам. Але ж рыхтувацца да такой маштабнай працы трэба не ў апошні момант. Таму быў створаны аргкамітэт, вызнанчаныя канкрэтныя абавязкі для кожнага з патэнцыяльных удзельнікаў “Метафары і метамарфоз-2”.

колькасць якіх будзе, несумненна, значна большая.

Такія новыя формы творчага яднання сведчаць пра рост прафесійнай салідарнасці, пра, такім мовіць, высокую “тэкстыльную свядомасць” беларускіх мастакоў розных пакаленняў. І ў гэтым бачыцца зарука таго, што яскравы самабытны напрамак нацыянальнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва стане больш пашыраным і ўплывовым у фарміраванні эстэтычных дамінантаў не толькі традыцыйна-вясковага, але і нашага сучаснага гарадскога асяроддзя.